

1 чэрвеня 2018 г. № 22 (455)

ТЭМА ТЫДНЯ

ТУРЫІСТЫЧНАЯ БЕЛАРУСЬ



3
стар.

Што можа дэпутат?



13
стар.

Няхай будзе сыр!



16
стар.

Сельскія бібліятэкі
прапануюць...



Ці шукаем мы свае цікавінкі і чым прыцягваем гасцей

Не зважаючы на ​​крызісы, войны і катастрофы, у людзей заўсёды будзе жаданне падарожнічаць. Цяга да змены месцаў, адчуванняў і ўражанняў — неад'емная частка чалавечай істоты. Беларусь, геаграфічна знаходзячыся ў цэнтры еўрапейскага кантынента, не можа не карыстацца становішчам і не развіваць турызм. Прыемна, што ўсё часцей мы з'яўляемся ў разнастайных рэйтынгах краін, найбольш прывабных для турыстаў. Напрыклад, па выніках 2017 года Беларусь заняла трэцяе месца ў намінацыі «Гастронамічны і агратурызм» у рэйтынгу «National Geographic Traveler Awards» сярод найлепшых турыстычных дэсцінацый.

Тое, што краіна ў апошнія дзесяцігоддзе ўсё часцей становіцца гаспадыняй буйных спартыўных спаборніцтваў, культурных фестываляў, дзелавых форумаў, вымушае ўдзяляць развіццю турызму ўсё большую ўвагу, каб прымаць гасцей рознага ўзроўню даходаў, прадстаўнікоў розных нацыянальнасцяў і культур і арганізоўваць іх вольны час так, каб яны ўсё часцей вярталіся ў Беларусь. Разам з гэтым адбываюцца сур'ёзныя зрухі ў развіцці інфраструктуры.

4, 13
стар.

ПРАБЛЕМЫ І РАШЭННІ

ВЫСЛУХАЛІ, ПАЧУЛІ. БУДЗЕМ РЭАГАВАЦЬ

Канструктыўны дыялог дапамагае знайсці паразуменне

Больш як дзве з паловай гадзіны доўжылася сустрэча мясцовых уладаў і жыхароў вёскі Дроздава Мінскага раёна ў Доме культуры аграгарадка Лясны — людзей хвалявала далейшае развіццё жыццезабеспячэння і ўдасканаленне ўмоў быту ў гэтым населеным пункце.

Што ёсць і што будзе

Старшыня Бараўлянскага сельвыканкама Жанна Варабей прапанавала ўсе пытанні разглядаць у комплексе, кантэксце перспектывы і змен, якія адбыліся на тэрыторыі сельсавета, Мінскага раёна і цэнтральнага рэгіёна ў цэлым, паколькі яны датычацца непасрэдна і жыхароў Дроздава. З гэтай мэтай Жанна Аляксандраўна запрасіла на абмеркаванне ўсіх зацікаўленых асоб, прадстаўнікоў раённай улады, дэпутатаў розных узроўняў, кіраўнікоў прадпрыемстваў і арганізацый. Яны расказалі аб планах на перспектыву, адказалі на пытанні.

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па ахове здароўя, фізічнай культуры, сямейнай і маладзёжнай палітыцы Нацыянальнага сходу Беларусі Валянціна КУРСЕВІЧ, якая балатавалася на Заслаўскай выбарчай акрузе № 77, пачынала дзей-
ЗВЯЗДА



насць менавіта ў Мінскай цэнтральнай раённай бальніцы ў 1988 годзе. Тады насельніцтва прысталічнага рэгіёна складала 126 тысяч, сёння — звыш 220 тысяч чалавек. І штогод прырастае амаль на сем тысяч. Сёння за змену ўрачы прымаюць 1200 пацыентаў. Акрамя таго, на базе «дарослай» паліклінікі абслугоўваецца 13 тысяч дзяцей.

І, вядома, наспела патрэба ў новай медыцынскай устано- ве, у тым ліку і дзіцячай. У трэцім квартале ўвойдзе ў строй новы тэрапеўтычны корпус Мінскай раённай цэнтральнай бальніцы з рэанімацыйным, педыятрычным, кардыялагіч- ным, інсультным аддзяленнямі.

Галоўны ўрач Мінскай абласной клінічнай баль- ніцы, дэпутат Мінскага абласнога Савета Андрэй КАРОЛЬКА канстатаваў, што ў цэнтральным рэгіёне працуюць над стварэннем буйных раённых медыцын- ских спецыялізаваных цэнтраў. Адзін з іх з'явіцца на базе раённай бальніцы і пачне прымаць жыхароў раёнаў, якія прылягаюць да Мінскага. Гэтыя ўстановы будуць асна- шаны сучасным абсталяваннем, цалкам укамплектаваны медыцынскімі кадрамі.

У студзені 2018 года на сесіі абласнога Савета дэпутатаў зацверджана інвестыцыйная праграма будаўніцтва ў Мін- скай вобласці. З 60 запланаваных аб'ектаў 11 прадугледжаны на тэрыторыі Бараўлянскага сельсавета. У тым ліку будаў- ніцтва кансультацыйнай паліклінікі з кардыялогіяй, дыспансерам пры абласной бальніцы, а таксама паліклінічнага корпуса на 800 наведванняў у змену пры Мінскай раённай бальніцы.

15
стар.